

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б) БССР

№ 155 (6131) | 6 ліпеня 1938 г., серада | ЦЕНА 10 КАП.

У ТЭРМІН ЗАКОНЧЫЦЬ БУДАЎНІЦТВА НОВЫХ ШКОЛ

На неабавалую вышнюю ўзятая ў нашай краіне справа народнай асветы. Усеагульнае пачатковае абавязковае навучанне ўваходзіць у Асноўны Закон нашай сацыялістычнай дзяржавы. Шырока расчыненыя дзверы пачатковых, сярэдніх і вышэйшых школ для ўсіх працоўных нашай радзімы. Сталінскі Цэнтральны Камітэт нашай партыі, Совецкі Урад штодзень клопацца аб павышэнні адукацыі свайго народа, аб павышэнні яго культуры і ўзроўню. Кожны год савецкая дзяржава затрачвае велізарныя сродкі на ўмацаванне матэрыяльнай базы нашых школ, на палепшэнне палітычна-выхаваўчай работы ў іх.

Штогод мільёны савецкіх дзяцей атрымліваюць усё новае і новае святло, прасторныя і прыгожыя школы. Школьнае будаўніцтва за год сталінскіх пяцігодкаў у нашай краіне праходзіць такімі тэмпамі, якіх не ведала і не ведае ні адна капіталістычная краіна. Наадварот, у капіталістычных краінах лік школ і вучняў у іх штогод скарачаецца. Так, дэпутат польскага сейма Пахмарскі вымушан быў паяду на прызнанні, што ў Польшчы з 3 мільёнаў моладзі на ўзросце да 20 год пазбаўлены магчымасці вучыцца. Такое ж становішча па ўсіх капіталістычных краінах.

Шырокі размах будаўніцтва новых школ забяспечвае ў нас ажыццэўленне ўсеагульнага абавязковага навування, якое стала не марай, а сапраўды рэальнай, народам адчувальнай перамогаю.

Дзяржаўным планам развіцця народнай гаспадаркі БССР на 1938 год прадугледжана будаўніцтва новых школ для нашай шчаслівай і радаснай дзяцінства. Да новага вучэбнага года ў БССР павінна быць пабудавана 60 новых школ, з іх 27 у гарадах і 33 у сельскіх мясцовасцях. Кожная новая школа ў сельскай мясцовасці будзе мець умцаваныя да 280 вучняў. Гэта з'яўляецца небылай з'явай у параўнанні са становішчам школ у дэспічарскай Беларусі і ў сучасных капіталістычных краінах.

Школьнае будаўніцтва, якое мае дзяржаўнае значэнне, аднак, па нашай рэспубліцы праходзіць і яшчэ неадвальна. Прычынай гэтага, несумнянна, з'яўляецца тое, што ворагі народа, адукацыйныя ў органы народнай асветы да апошніх дзён свядомы арывалі гэта важнейшае мерапрыемства партыі і ўрада. Ворагі гэтым імкнуліся сарваць пераход нашых школ на адназначны заняты. Вылое шпідыякіе кіраўніцтва Наркамсвету наўмысна сарвала падрыхтоўчую работу да будаўніцтва.

Гэта прывяло зараз да незабяспечанасці будаўніцтва матэрыяламі. Наркамсветы і зараз недапушчальна дрэнна кіруе ходам будаўніцтва. У наркамат паступаюць дзесяткі тры-вожных тэлеграм аб спыненні будаўніцтва школ з-за адсутнасці будаўнічых матэрыялаў. Начальнік будаўніцтва аддзела Наркамсвету тав. Шабалін падшывае гэтыя тэлеграмы і ніякіх мер на іх не прымае. Вось, напрыклад, у Лоеўскім раёне будаўніцтва школы амаль не пачалося з-за адсутнасці лесаматэрыялаў. Наркамсветы і Дзяржплан на працягу доўгага часу не маглі вызначыць пэўнага фонда для пачатку будаўніцтва. Нават паліцыя не вярнулі яны для таго, каб забяспечыць усё школьнае будаўніцтва неабходнымі матэрыяламі. Трэба прама сказаць, што Дзяржплан і Наркамсветы самі зрываюць дзяржаўныя тэрміны сканчэння будаўнічых работ. У выніку гэтага мы маем абсалютна недапушчальнае становішча, калі будаўнічыя работы па гарадскіх школах выкананы на 35-45 проц., а па сельскіх — на 15-30 проц.

Вельмі карызна ідзе будаўніцтва вучэбных карпусоў і інтэрнатуў для вышэйшых навучальных устаноў. Вынікі школьнага ў гэтай галіне далёка

ПОМНІЦЬ І НІКОЛІ НЕ ЗАБЫВАЦЬ АБ КАПІТАЛІСТЫЧНЫМ АКРУЖЭННІ!

Падпіскай на Пазыку Трэцяй Пяцігодкі (выпуск першага года) дадзім новыя сродкі на ўзмацненне магутнасці нашай радзімы, на далейшае ўмацаванне Чырвонай Арміі і Ваенна-Марскога Флота!

ПРАЦОЎНЫЯ СОВЕЦКІ БЕЛАРУСІ З ВЕЛІЗАРНЫМ УЗДЫМАМ ПАДПІСАЮЦА НА ПАЗЫКУ ТРЭЦЬЯЙ ПЯЦІГОДКІ

ГАРАЧЫ СОВЕЦКІ ПАТРЫЯТЫЗМ

У часці, дзе камісары старшы палітру тав. Коршун, з вайскай актыўнасцю праходзіць падпіска на пазыку. Апазіцыя пасля атрымання радаснай весткі аб выпуску новай пазыкі пачалася падпіска. Ужо к 9 гадзінам вечара і ліпеня на пазыку падпісалася 90 проц. асабовога складу часці на суму 56 тыс. рублёў.

Выпуск пазыкі выклікаў новую хвалю энтузіязма ў байвой і палітычнай падрыхтоўцы. У сваіх выступленнях на мітынг, прысвечаным выпуску пазыкі, байцы і камандзіры гаварылі аб сваёй вялікай любові да матэры-радзімы, аб тым, што новае пазыка яшчэ больш умацуе нашу слаўную Чырвоную Армію, магутнасць і абароназдольнасць савецкай дзяржавы.

Лейтэнант Астаненка падпісаўся на пазыку на 1.000 рублёў, лейтэнант Архіпаў — на 950 рублёў, лейтэнант Васілевіч — на 800 руб., баец Шчэрбакоў — на 70 рублёў.

ПА БССР РЭАЛІЗАВАНА ПАЗЫКІ НА 91.437 ТЫС. РУБЛЁЎ

З выключным поспехам праходзіць па рэспубліцы падпіска на пазыку трэцяй пяцігодкі (выпуск першага года). Па вестках упушчэння ашчадных кас і дзяржаўнага Наркамфінанса БССР на 9 гадзін раніцы 5 ліпеня сума падпіскі па БССР дасягнула 91.437 тыс. руб. Гэта сума перавышае мінулагадзённы падпіска на гэты ж тэрмін на 21.257 тыс. руб. Падпіска на пазыку сярод гарадскога насельніцтва складала 80.876 тыс. руб., сярод сельскага — 10.561 тыс. руб.

Па Менскай вобласці пазыка рэалізавана на 24.895 тыс. руб., у тым ліку па гарадах складала на 22.540 тыс. руб., па вёсцы — на 2.355 тыс. руб. Па гор. Менску пазыка рэалізавана на 14.333 тыс. руб.

24.121 тыс. руб. далі ў пазыку дзяржаве працоўныя Віцебскай вобласці. Па гор. Віцебску рэалізавана пазыкі на 9.818 тыс. руб., што складала 116,1 проц. агульнай сумы падпіскі на пазыку абароны ў мінулым годзе. Усяго па гарадах Віцебскай вобласці пазыка рэалізавана на 21.281 тыс. руб., а па вёсцы — на 2.840 тыс. руб.

Па Магілёўскай вобласці сума падпіскі складала 18.412 тыс. руб., у тым ліку па гарадах — 15.943 тыс. руб., па вёсцы — 2.469 тыс. руб. Па гор. Магілёве пазыка рэалізавана на 5.408 тыс. руб.

Падпіска на пазыку па Гомельскай вобласці дасягнула 16.829 тыс. руб. Сярод гарадскога насельніцтва пазыка рэалізавана на 15.665 тыс. руб. (што складала 112 проц. да агульнай мінулагадзённай падпіскі на пазыку абароны), сярод сельскага — на 1.164 тыс. руб. Працоўныя Гомеля далі ў пазыку дзяржаве — 9.717 тыс. руб.

Па Палесскай вобласці агульная сума падпіскі складала 7.180 тыс. руб., у тым ліку па гарадах — 5.447 тыс. руб., па вёсцы — 1.733 тыс. руб.

ВЫДАТНЫЯ РЕЗУЛЬТАТЫ

МАЗЬІР, 6 ліпеня. (Нар. «Звязды»). Паспяхова праходзіць размяшчэнне пазыкі трэцяй пяцігодкі ў Палесскай вобласці. Працоўныя з радасцю і хвалямі аддаюць свае зберажэнні ў пазыку дзяржаве, каб наша радзіма была яшчэ больш магутнай, больш багатай, каб яшчэ больш пышным цвітам шло наша радаснае, шчаслівае жыццё.

К канцу ліпеня ў вобласці размяшчана пазыкі на суму 7.200 тыс. руб. Гэта сума больш чым у два разы перавышае леташнюю падпіску на гэты дзень.

Па Хойніцкаму раёну сума падпіскі складала 560.000 руб., у тым ліку 425.000 рублёў сярод рабочых і служачых і 135.000 руб. сярод калгаснікаў. Па Мазырскі раён рэалізавана пазыкі на суму 1.840.000 руб. Падпіскай ахоплены 14.500 чалавек, у той час, як у мінулым годзе на гэты час было размяшчана пазыкі на суму 1.546.000 руб.

Па гораду Мазыру падпіскай ахоплены 6.141 чал. на суму 1.141.000 руб. Гэта сума таксама значна перавышае леташнюю падпіску.

Актыўны ўдзел у рэалізацыі пазыкі прымаюць хатнія гаспадыні гор. Мазыра. Сярод іх сабраны падпіскі на суму 8.000 руб.

Паспяхова праходзіць падпіска на пазыку ў калгасках. Ва многіх калгасках падпіска на пазыку ўжо скончана.

Тав. напрыклад, у калгасе «Прафінтэр», Капэвіцкага сельсавета, Пегрыцкаўскага раёна, ахоплены падпіскай усе 699 калгаснікаў. У калгасе «Новы Брыг» гэтага-ж раёна 698 чал. падпісалася на пазыку на суму 3.250 руб. Скончана падпіска на пазыку і ў калгасе імя Орджанікідзе, Глуцкага месц. сельсавета.

У калгасе імя Тэльмана, Малеіцкаўскага сельсавета, Брагінскага раёна, першым падпісаўся на пазыку на 110 руб. 70-гадовы калгаснік-стаканавец Міхал Грамыка. Ён тут-жа ўнёс у адукацыйнаму поўнацэнна грошы на падпіску.

Яго прыкладу паследвала 86 калгаснікаў, якія падпісаліся на 4.040 рублёў і тут-жа поўнацэнна ўнеслі грошы.

70-гадовы калгаснік калгаса імя Сталіна, Слаўковіцкага сельсавета, Глуцкага раёна, П. А. Гарбушка падпісаўся на пазыку на 100 руб. і 50 рублёў ужо ўнёс у ашчадную касу.

Калгасніца таго-ж калгаса Гардзей Аня падпісалася на 60 рублёў і пазыку гэтай сумы ўжо атрымала.

Калгасніца калгаса «Чырвоны Парызан», Валаскоўскага сельсавета, Даманавіцкага раёна, унеслі першы ўнёс на падпіску — 500 рублёў, калгаснікі імя Кірава, Сухойскага сельсавета, унеслі 260 рублёў.

Працоўныя Палесся, прымаючы актыўны ўдзел у падпісцы на пазыку трэцяй сталінскай пяцігодкі, дэманструюць сваю згуртаванасць вакол камуністычнай партыі і савецкага ўрада, вакол вялікага правадары, бацькі і настаўніка-таварыша Сталіна.

СНАРУЖА

СМАЛЯВІЧЫ. У асноўным па раёну закончана падпіска на пазыку. Працоўныя падпісаліся на 781.955 руб. Гэта перавышае падпіску мінулага года на 163.375 руб.

Калгаснікі сельсаветаў парай арпелі «Чарвоная Жоліна» падпісаліся на 2.640 руб. Каваль соўгаса «Зарэчча» тав. Малін пры акладзе ў 238 руб. падпісаўся на 300 руб., яго жонка Фаля Вульфуна падпісалася на 30 руб. і дачка Роза — на месячны заробтак.

Рад калгаснікаў уносяць першы ўнёс на пазыку.

ШЧАСЛІВУЮ СТАРАСЦЬ ДАЛА НАМ СОВЕЦКАЯ УЛАДА

ЗАСЛАЎЛІ. Працоўныя Заслаўскага раёна з вялікай радасцю сустрэлі пазыку ўрада аб выпуску новай пазыкі. У сваіх выступленнях на мітынгавых рабочых, служачых, калгаснікі выказваюць бязмежную любові і ўдзячнасці партыі і ўраду, якія клопацца аб росце магутнасці СССР, аб радасным і шчаслівым жыцці савецкага народа.

Калгаснік калгаса «XVII гадына Кастрычніка», Рогачэўскага сельсавета, Сокал Якуб першым падпісаўся на пазыку на 50 рублёў. Ён сказаў:

— Мне 68 год. Я працую ў калгасе. Савецкая ўлада забяспечыла нам шчасліваю старасць. Мы, старыя, за гэта любім нашу партыю, наш урад, нашу краіну і жадаем усім сэрцам умацаваць яе абароназдольнасць. Мы павінны ўсе ўдзячнасць у падпіску на пазыку.

КРОЎНАЯ СПРАВА ЎСІХ ПРАЦОЎНЫХ

Па адной толькі нашай фабрыцы «Комінтэрн» больш 500 рабочых адпачываюць у дамах адпачынку, 30 чалавек — на курортах, у санаторыях. Усё гэта — напы гадоўнага выйгрышы па пазыках.

Але кожны працоўны-пазыкатрымальнік зраўнаважана ад аблігацый непасрэдную матэрыяльную выгаду.

Я за апошнія год выйграў па ўнутраных пазыках каля 1.500 рублёў. Па адной толькі пазыцы ўмацавання абароны СССР выйграў 300 рублёў. За выйгрышы грошы я набыў шафу, нікельяны ложак, канану і іншыя рэчы.

Рэалізаваны пазыкі — гэта кроўная справа ўсіх працоўных. Дружнай падпіскай на пазыку мы яшчэ больш умацуем нашу сацыялістычную радзіму.

М. А. КАЛМАНОВ,
рабочы-стаканавец гомельскай швейнай фабрыкі «Комінтэрн».

АСПАВІЧЫ. ЛІЦЫМ ПІДПІСКІ НА НОВУЮ ПАЗЫКУ З КОЖНАЙ ГАДЗІНАЙ НАРАСТАЮЦЬ

На 16 гадзін 4 ліпеня сума рэалізацыі дасягнула 1.273.615 рублёў. Па калгасках падпіска складала 122.675 рублёў, па аднаасобнаму сектары — 13.245 рублёў.

У Верайхоўскім сельсавете на пазыку падпісалася 464 чалавекі на агульную суму 10.660 руб.

Прыклад высокай палітычнай свядомасці паказалі калгаснікі калгаса «III Інтэрнацыянал» (Ліпнікі сельсавет), старшынёй якога з'яўляецца дэпутат Вярхоўнага Савета БССР тав. Ю. К. Харытановіч. Яны ўсе падпісаліся на пазыку і 2 ліпеня поўнацэнна атрымалі ўсю падпіску, унёсшы ў ашчадкасцу 2.405 рублёў.

В. В. ТРАЦУСКИ

НАРАДА ПАРТЫЙНА-КОМСАМОЛЬСКАГА І СОВЕЦКАГА АКТИВА г. МЕНСКА

Учора партыйна-комсамольскі і савецкі актыв г. Менска, на якім прысутнічалі члены былых акруговых, старшын і сакратары ўчастковых выбарчых камісій горада і лаверанія асобы, абмеркавалі вынікі выбараў у Вярхоўны Совет БССР і наметы задач далейшага разгортвання масава-палітычнай работы.

З дакладам выступіў сакратар гаркома КП(б) тав. Савіцкі.

Адзначаючы недахопы ў арганізацыі масава-палітычнай работы, далучэння асобных партыйных арганізацый (Клінічны гарадок, Дзяржплан, цагельны завод № 1), тав. Савіцкі ўказаў на неабходнасць замацаванняў рэзультатаў праведзенай работы, далейшага разгортвання масава-палітычнай работы.

Таварыш Капач — старшыня былой выбарчай камісіі Ленінскай акругі, тт. Каньшчык, Вігдаровіч, Хількевіч у сваіх выступленнях прывялі шмат прыкладаў выключна высокай палітычнай актыўнасці выбарчых, расказалі аб формах і метадах работы,

ПРЫВІТАННЕ СОВЕЦКІМ ЛЮДЗІМ ПРЫМОР'Я

Сёння мы пакідаем Савецкае Прымор'е. Праз некалькі мінут наш чырвоныякрылы красавец паліць уверх, пойдзе па небасваяных прасторах роднага неба. Адназначна, мы вышым лепшымі ўражаннямі аб Савецкім Прымор'і — краі велізарных, невычарпальных багатаў і каласальных магчымасцей.

Мы заклікаем верхніх сыноў і дачок нашай любімай радзімы:

— Прыязджайце ў Прымор'е! Засяляйце яго цудоўна багатыя прасторы! Будуйце новыя гарады! Вышэй магутнасць краіны Совету! Прывітанне савецкім людзям Прымор'я!

Прывітанне ўсяму савецкаму народу **Зімапані семаліта «Москва»** — **Лётчык КОКІНАНІ,**
штурман **БРАНДЗІНСНІ.**

НАРАДА ПАРТЫЙНА-КОМСАМОЛЬСКАГА І СОВЕЦКАГА АКТИВА г. МЕНСКА

Учора партыйна-комсамольскі і савецкі актыв г. Менска, на якім прысутнічалі члены былых акруговых, старшын і сакратары ўчастковых выбарчых камісій горада і лаверанія асобы, абмеркавалі вынікі выбараў у Вярхоўны Совет БССР і наметы задач далейшага разгортвання масава-палітычнай работы.

З дакладам выступіў сакратар гаркома КП(б) тав. Савіцкі.

Адзначаючы недахопы ў арганізацыі масава-палітычнай работы, далучэння асобных партыйных арганізацый (Клінічны гарадок, Дзяржплан, цагельны завод № 1), тав. Савіцкі ўказаў на неабходнасць замацаванняў рэзультатаў праведзенай работы, далейшага разгортвання масава-палітычнай работы.

Таварыш Капач — старшыня былой выбарчай камісіі Ленінскай акругі, тт. Каньшчык, Вігдаровіч, Хількевіч у сваіх выступленнях прывялі шмат прыкладаў выключна высокай палітычнай актыўнасці выбарчых, расказалі аб формах і метадах работы,

ВЕЛІЗАРНЫ ПОСПЕХ НОВАЙ ПАЗЫКІ

На Украіне да 4 ліпеня падпіска дасягнула 695.185 тысяч рублёў (у мінулым годзе на гэты ж часлі пазыка была размешчана на 549.033 тысячы рублёў). Падпіска па гораду складала 590.077 тысяч рублёў, па селу — 105.108 тысяч рублёў.

Ва Узбекістане на 4 ліпеня падпіска на пазыку складала 55.768 тысяч рублёў. Сярод рабочых і служачых пазыка размешчана на 43.432 тысячы рублёў, сярод калгаснікаў — на 12.335 тысяч рублёў.

УСЕСАЮЗНЫ ПАРАД ФІЗКУЛЬТУРНІКАЎ

12 ліпеня ў Маскву прыязджаюць шматлікія дэлегацыі фізкультурнікаў Саюзаў рэспублік. Яны прымуць удзел у ўсеаюзным парадзе на Краснай плошчы, які адбудзецца ў другой палове ліпеня.

Фізкультурнікі Узбекістана прадэманструюць будаўніцтва шлюза і канал, «пуск валды» і «саранне ба вавуных палёў». Сваё выступленне яны закончаць высьблём калгасным тоём (напьянальнае народнае свята).

Нафтаву вышку ў некалькі секунд абудуць на плошчы азербайджанцаў Гімнастычныя практыкаванні вакол

СУСТРАЧА ГЕРОЎ-ЛЁТЧЫКАЎ У ХАБАРАЎСКУ

ХАБАРАЎСК, 4 ліпеня. (БЕЛТА). Урачыста сустрэлі сёння працоўныя Хабаўскага бясстрашныя герояў-лётчыкаў тт. Кокінакі і Брандзінскага, зрабіўшых беспасадачны пералёт па маршруту Масква-раён Владзівастока.

На злётным каўры аэрадром сабраліся лётчыкі, штурманы, тэхнікі, байцы і камандзіры. К 9 гадзінам 30 мінут на аэрадром прыбылі маршал Савецкага Саюза тав. Блюхер, в. а. сакратара крайкома партыі тав. Собалеў, прадстаўнікі грамадскіх і партыйных арганізацый Хабаўска.

Чотка аддае тав. Кокінакі рапарт тав. Блюхеру. Маршал і слаўныя лётчыкі абмеркавалі моцнымі рукапаціскаваннямі.

Гарачымі апладзісмантамі сустракаюць сабраўшыся ўступленне тав. Кокінакі.

— Мы запэўнім партыю, урад і асабіста таварыша Сталіна, — заявіў тав. Кокінакі, — што тысячы нашых лётчыкаў, — калі гэта будзе патрэбна, сядуць на самалёты і праз суткі будучы ў Далёкаўсходнім краі, каб разам з вамі, дзекаўсходнікамі, абараняць граніцы нашай любімай радзімы.

Удзельнікі мітынга наладжваюць бурную аваяноў ў гонар таварыша Сталіна. На мітынг таксама выступіў тав. Брандзінска, агаласіўшы адраўці ў гонар таварыша Сталіна.



Гэтымі днямі вышлі ў мора на выпрабаванне ледокальнага парадка «Дзеяслоў», пабудаваны на тав. «Лядокальня». Вадазмяшчэнне яго — 6.330 тон, хуткасць — 11,5 вузлаў за гадзіну. На «Дзеяслоў» — ледокальны парадка «Дзеяслоў».

ПА СОВЕЦКАМУ САЮЗУ

ВЕЛІЗАРНЫ ПОСПЕХ НОВАЙ ПАЗЫКІ

На Украіне да 4 ліпеня падпіска дасягнула 695.185 тысяч рублёў (у мінулым годзе на гэты ж часлі пазыка была размешчана на 549.033 тысячы рублёў). Падпіска па гораду складала 590.077 тысяч рублёў, па селу — 105.108 тысяч рублёў.

Ва Узбекістане на 4 ліпеня падпіска на пазыку складала 55.768 тысяч рублёў. Сярод рабочых і служачых пазыка размешчана на 43.432 тысячы рублёў, сярод калгаснікаў — на 12.335 тысяч рублёў.

УСЕСАЮЗНЫ ПАРАД ФІЗКУЛЬТУРНІКАЎ

12 ліпеня ў Маскву прыязджаюць шматлікія дэлегацыі фізкультурнікаў Саюзаў рэспублік. Яны прымуць удзел у ўсеаюзным парадзе на Краснай плошчы, які адбудзецца ў другой палове ліпеня.

Фізкультурнікі Узбекістана прадэманструюць будаўніцтва шлюза і канал, «пуск валды» і «саранне ба вавуных палёў». Сваё выступленне яны закончаць высьблём калгасным тоём (напьянальнае народнае свята).

Нафтаву вышку ў некалькі секунд абудуць на плошчы азербайджанцаў Гімнастычныя практыкаванні вакол

СУСТРАЧА ГЕРОЎ-ЛЁТЧЫКАЎ У ХАБАРАЎСКУ

ХАБАРАЎСК, 4 ліпеня. (БЕЛТА). Урачыста сустрэлі сёння працоўныя Хабаўскага бясстрашныя герояў-лётчыкаў тт. Кокінакі і Брандзінскага, зрабіўшых беспасадачны пералёт па маршруту Масква-раён Владзівастока.

На злётным каўры аэрадром сабраліся лётчыкі, штурманы, тэхнікі, байцы і камандзіры. К 9 гадзінам 30 мінут на аэрадром прыбылі маршал Савецкага Саюза тав. Блюхер, в. а. сакратара крайкома партыі тав. Собалеў, прадстаўнікі грамадскіх і партыйных арганізацый Хабаўска.

Чотка аддае тав. Кокінакі рапарт тав. Блюхеру. Маршал і слаўныя лётчыкі абмеркавалі моцнымі рукапаціскаваннямі.

Гарачымі апладзісмантамі сустракаюць сабраўшыся ўступленне тав. Кокінакі.

— Мы запэўнім партыю, урад і асабіста таварыша Сталіна, — заявіў тав. Кокінакі, — што тысячы нашых лётчыкаў, — калі гэта будзе патрэбна, сядуць на самалёты і праз суткі будучы ў Далёкаўсходнім краі, каб разам з вамі, дзекаўсходнікамі, абараняць граніцы нашай любімай радзімы.

Удзельнікі мітынга наладжваюць бурную аваяноў ў гонар таварыша Сталіна. На мітынг таксама выступіў тав. Брандзінска, агаласіўшы адраўці ў гонар таварыша Сталіна.

НАРКАМЗЕМ НЕ КІРУЕ АБЛЗУ

Начальнік абласнога ўраўнення тав. І. С. Трусаў адкрыта прызначае:

— Як начальнік абласнога ўраўнення ўраўнення, я не адчуваю сабе зямлі ў курсе справы. Зусім не ведаю, як працуюць і ў якім становішчы знаходзіцца МТС нашай вобласці, да гэтага часу не разумею, хто-ж, нарэшце, павінен кіраваць раённымі зямельнымі аддзеламі—аблаву ці Наркамзем?

Прызначэнне начальніка не выпадкова. Абласное зямельнае ўраўненне знаходзіцца па-за ўвагай Наркамзема БССР. Да апошняга часу Наркамзем не перадаваў абласную справу на фінансаванае, будаўніцтва, па тэхнічнай базе і гаручаму МТС. Аблаву не атрымлівае ад МТС ніякіх вестак.

Наркамзем прадаўжае кіраваць раённымі зямельнымі аддзеламі праз галаву абласнога зямельнага ўраўнення. Сваё кіраўніцтва Наркамзем зводзіць да таго, што, паслаўшы ўказанні і распаражэнні раёна, пасылае копіі гэтых распаражэнняў абласному зямельнаму ўраўненню. У выніку—раёны не адчуваюць кіраўніцтва з боку аблаву. Такая практыка Наркамзема робіць абласное зямельнае ўраўненне не дзейным.

Перамагаючы рад пачынае, абласному зямельнаму ўраўненню ўсё-ж удалося сабраць па МТС і раёнах вобласці няпоўныя весткі. Сабраныя лісты сведчаць, што ў вобласці даўна не ўсё добра абстаець з рамонтам уборачных машын і падрыхтоўкай да ўборкі ўраджаю.

На 1 ліпеня рамонт камбайнаў па вобласці выканан на 87,5 проц. Асабліва дрэнна рамонт камбайнаў Клімавіцкага МТС, дае з 4-х падлігаючых рамонтаў камбайнаў адрамантавана толькі 2; па два камбайны не адрамантаваны ў Вендараўскай і Рэспіцкай МТС.

Яшчэ горш абстаець справа з рамонтам ільнарэабілаў, план рамонтаў якіх выканан толькі на 68,3 проц. Асабліва дрэнна рамонтуюцца машыны. З сабраўшых вестак на 20 чаргавыя відцы, што з 206 падлігаючых рамонтаў малацінаў «МК-1100» адрамантавана толькі 79. З 171 малацінаў «БД-84» адрамантавана 76.

Вялікая колькасць уборачных машын

у калгасах вобласці яшчэ не адрамантаваны, хаця да пачатку ўборкі заставацца вельмі мала часу. З падлігаючых рамонтаў 2.532 жніўраў адрамантавана 965, з 121 коннай снапавязалі адрамантавана 29. План рамонта конных малацінаў выканан толькі каля 30 проц.

Даўно пачалася сенаўборка. Але ў калгасах вобласці не адрамантавана яшчэ 366 касілак і 328 конных грабель.

Апарат аблаву лічыць не ўкамплектаваным кадрамі. Нехапае 5 аграномаў, у тым ліку і старшага агранома па відучаму аддзелу зерных культур. Няма ні аднаго чалавека ў сектары мелірацыі і торфу. Слаба ўкамплектаван планаво-фінансавы аддзел і рахункова-бухгалтарская група. Усяго нехапае 38 работнікаў.

Але справа не толькі ў недахватзе людзей. Абласное зямельнае ўраўненне з самага пачатку стала на няправільны шлях. Работнікі апарата зневажаюць жыццёвы сувязь з раёнамі, калгасамі, МТС. Паўтараюцца школьныя практыкі, якія ўсталяваліся ў Наркамземе і многіх раёнаў—людзі літаральна не вылазяць з канцылярыяў. Спецыялісты, якія больш свайго рабочага часу павінны быць у МТС і калгасах, тодуць у пагожых сваякіх і наркамземаўскіх прыкураў. І як вынік—у іх дзець тымнае ўяўленне аб тым, што адбываецца ў калгаснай вытворчасці. Такія дрэнныя сістэмы работы павінны быць паліраваны з самага пачатку.

Таксама зусім неспрыяны, калі Наркамзем БССР імкнецца кіраваць раённымі зямельнымі аддзеламі непасрэдна, абыдвох абласны зямельны ўраўненні. Наркамзем абавязан кіраваць раёнамі і МТС іменна праз абласны зямельны ўраўненні.

Наркамзем абласны кіруючы арганізацыі не могуць не бачыць, што абласное зямельнае ўраўненне адчувае патрэбу ў сур'ёзнай дапамозе, што яго апарат яшчэ фактычна не склаўся. Аднак, пакуль-што мала чаго зроблена для таго, каб ператварыць аблаву ў баявы штаб кіраўніцтва сацыялістычнай сельскай гаспадаркі вобласці.

Н. ВІШНЕУСКІ



У калгасе Іва Чырвонай Арміі, Віцебскага раёна, шырока разгарнулася падпіска на Пяцьгоднік Пятніцкі. На здымку: сакратар камітэта камсамоўскай арганізацыі калгаса І. Ф. Стрылава (злева) перад выхадом калгаснай брыгады да сенакоса праводзіць падпіску на новую паласу. Фото Пачкава (50).

ПОЛАЦКІ РАЁН НЕ ПАДРЫХТАВАЎСЯ ДА УБОРКІ

ПОЛАЦК. На калгасных палях спее багаты ўраджай. Убраць яго своечасова і без страт — важнейшая задача. Факты, аднак, паказваюць, што ў раёне няма ніякай большэвіцкай трыўгоў за падрыхтоўку да ўборачнай. Гэта зусім лёгкі кавазаць, калі прасачыць за ходам сенаўборкі.

Сенаўборка разогротаецца занадта марудна. На 1 ліпеня план сенаўборкі выканан толькі на 4 проц. Калі толькі не будуць прыняты рашучыя меры, можа здарыцца, што да пачатку масавай ўборкі хлябоў калгасы не скончыць уборку сена.

Адна з асноўных прычын маруднага разогротаецца сенаўборкі заключаецца ў тым, што не падрыхтаваны сенакасці. На 1 ліпеня ў раёне асталося неадрамантаванымі вельмі многа сенакасці. На жаль, сумна практыка з рамонтам касілак паўтараецца зараз і з рамонтам іншых уборачных машын.

З навуных у калгасах 203 жніўраўкасці адрамантавана толькі 104. У Махіраўскім сельсавеце — старшыня Іванюсі — з 18 жніўраў адрамантавана толькі 4. Такое-ж становішча ў Ваўраўскім і іншых сельсавецках.

Чым-жа займаецца зямельны аддзел? Ён толькі фіксуе факты, абірае весткі і не прымае рэальных мер, каб лівіла

ваць ганебнае адставанне па рамонтах уборачных машын у калгасах.

Совет Народных Камісарыяў Беларускай ССР і ЦК КП(б)У ў сваёй пастанове «Аб уборцы ўраджаю 1938 года» патрабуюць шырока разгарнуць сацыялістычнае спаборніцтва паміж калгасамі і ўнутры калгасаў па паспяховае выкананне плана ўборачных работ. Між тым кіруючыя арганізацыі Полацкага раёна зусім слаба займаюцца стыханна ўсёмі калгаснымі палёў не збудоўлі атрымліваюць патрэбную дапамогу.

У раёне налічваецца звыш 100 стыханнаўскіх зноўняў высокага ўраджаю. На жаль, некаторыя з іх лічыцца толькі на паперы. Гэта прамы вынік адсутнасці большэвіцкіх клопатаў і штодзённай дапамогі стыханнаўцам. У калгасе «Армія Леніна» брыгадёр Мітан усяля перакажэ рабце стыханнаўскага звыш Ольгі Шчэўкіна. Справа дайшла да такой агіднасці, што брыгадёр адмовіўся записць працэдні члену стыханнаўскага звыш за правядзення прапону на стыханнаўскім участку.

Усе гэтыя факты гавораць аб тым, што кіруючыя арганізацыі Полацкага раёна зусім недавальна чы аблідуваюць калгаснікаў на большэвіцкае правядзенне ўборкі.

Б. С.

НОВЫЯ АТРЫДЫ МАЛАДЫХ СПЕЦЫЯЛІСТАЎ

У Беларускай дзяржаўнай політэхнічнай інстытуце закончылася экзаменацыйная сесія. Інстытут выпусціў 250 маладых спецыялістаў: інжынераў-будавальнікаў, тарфнікаў і хімікаў-тэхнолагаў. Выпускныя дзяржаўныя экзамены паказалі значны рост ведаў студэнтаў. 103 чалавекі атрымалі дыплом першай ступені. Многія выпускнікі здалі праекты, якія маюць вялікую каштоўнасць для прамысловасці. Студэнты будаўнічага факультэта тт. Шымко і Ждановіч склалі праект Лукомскай «ЭС». Выданы даве і кілі па машынабудаванні, складзеныя вы-

пукнікам тт. Руднін і Аруцін. Малады інжынер накіроўваецца на буйнейшыя новабудылі рэспублікі — прадпрыемствы бродзільнай і керамічнай прамысловасці, на тарфяныя масівы.

Адбыўся выпуск у Дзяржаўным юрыдычным інстытуце БССР. 109 выпускнікоў — адказныя судовыя работнікі, следчыя і пракуроры — накіроўваюцца па работу ў абласныя і раёныя суды рэспублікі. 5 чалавек ракамендваны кафедрамі інстытута на навуковую работу і ў аспірантур.

ЗАКОНЧЫЛІ СЕНАЗДАЧУ

СМАЛЯВІЧЫ. 5 ліпеня калгас «Ленінец», Смалявіцкага мейстачкога савета (старшыня калгаса тав. Старажук), за-

кончыў сеназдачу. Здана дзяржаве 42 цнт. высокакаснага сена.

Калгасы раёна здалі дзяржаве 85 цнт сена.

ЯШЧЭ АБ БЕЛАРУСКІМ ПРАВАПІСЕ

ПАТРЭБНА НЕАДКЛАДНАЕ СПРАШЧЭННЕ

Пытанні, паднятыя т. Гурскім у артыкуле «Аб беларускім правапісе» («Звязда»),—назваўчы важныя і своечасовыя, бо «барацьба за чыстату, за сэнсавую дакладнасць, за астрату мовы ёсць барацьба за зброю культуры. Чым вострэй гэта зброя, чым больш дакладна накіравана, тым яна пераможней. Іменна з гэтай прычыны адны заўсёды імкнучыся прытуляць мову, іншыя — адточваюць яе» (М. Горкі—«Аб мове»).

Мова—важнейшы сродак чалавечага абшчання, яна—самая вострая, самая дзейная зброя класовай барацьбы. Ворачі народа, трываць практыцы сабакі фашызма, крывавыя ганяльцы радзімай яямалы нашчодзілі на моўчым фронце.

«Вучоныя» лінгвісты з фашыскай падваротні, арудваюцца ў Акадэміі навук, усімі сіламі і сродакамі імкнучыся засмеіць беларускую мову роўным хламам, штучна насаджаючы польскія і іншыя, нічога агульнага не маючыя з беларускай мовай, словы.

Ворагі народа «стаўкова» абгрутоўвалі безліч штучных граматычных форм і формачак, падпарадкоўвалі беларускую мову так званаму «адагетычнаму прыпынку», які, па сутнасці, затруціў вывучанне мовы, робячы савецкіх вучняў і студэнтаў невукамі.

Так, напрыклад, наводзе правіл беларускага правапісу трэба пісаць «Шніт», «Кранітат». Газеты-ж пішучы «Шніт», «Кранітат». Гэта раздзеленіць прыгожы да непаразумення і памылка ў пісьме.

Або каму патрэбна такое правапіс? Перад збегам двух і самай вычнай (асабліва ў пачатку слова), дзе першы будзе «р», «л», «аб», «м», часцей за ўсё былі вымаўлены і напісаны даюцца прыстаўняў гукі «і», «а» (аржаны, іржа, імпа, імпу, імгла, імху, іржа (конь), іпа). У той час, калі ў жывой мове ўжываецца форма без прыстаўных гукі «му» (моху), «ра», «па»). Так напрыклад:

«Па-над лесам, па-над долам
Знікла мжа і цень».

(Я. Колас. «Шчаслівыя жанчынам»). Выліка неабавязкова існуе і ў правапісе назоўнікаў другога і трэцяга скланенняў.

У назоўніках трэцяга скланення творныя склон адзіночнага ліку можа мець пад напісам і канчаткі «ё», «ёй», «яй» (крыж, грабю, пльня). Аднак, народ, твараць чалавечы каштоўнасцей, кажа: «кряю», «гразю», «пльню».

Патрабуе ўдакладнення і спрашчэння правапісу аб адзіночнага ліку можа мець пад напісам і канчаткі «ё», «ёй», «яй» (крыж, грабю, пльня). Аднак, народ, твараць чалавечы каштоўнасцей, кажа: «кряю», «гразю», «пльню».

Патрабуе ўдакладнення і спрашчэння правапісу аб адзіночнага ліку можа мець пад напісам і канчаткі «ё», «ёй», «яй» (крыж, грабю, пльня). Аднак, народ, твараць чалавечы каштоўнасцей, кажа: «кряю», «гразю», «пльню».

Патрабуе ўдакладнення і спрашчэння правапісу аб адзіночнага ліку можа мець пад напісам і канчаткі «ё», «ёй», «яй» (крыж, грабю, пльня). Аднак, народ, твараць чалавечы каштоўнасцей, кажа: «кряю», «гразю», «пльню».

П. Ф. ХАДАРЭННА,
наставнік Лёзненскай НСШ.

МАЕ ЗАЎВАГІ

Пытанне аб рэформе беларускага правапісу пастаўлена зусім своечасова. Фанетычныя прыпынкі ў напісанні галосных, як зусім верна ўказвае тав. Гурскі ў сваім артыкуле, ворагамі народа быў выкарыстан для сваіх школьных мэў.

Зусім непатрэбна бяцца таго, што захаванне этымалагічных «о», «е» не пад напісам у беларускім правапісе можа нашчодзіць граматычны нашых вучняў. Наадварот, пры вывучэнні беларускай і рускай моў, пры навуцкі адвольнага прыпынкі як у рускай, так і беларускай мовах, граматычнасць вучняў значна павысіцца.

Самым наўдасканаленым і заблытаным правапісам беларускага правапісу з'яўляецца правапіс роднага склону назоўнікаў другога скланення адзіночнага ліку. Канчаткі «у», «ю» ў родным склоне аджыўны, устарэлы і з'яўляецца анэкранізмам.

Для таго, каб унікнуць цэлага раду недарэчнасцей і правапісе гэтага склону, патрэбна ў родным склоне назоўнікаў другога скланення адзіночнага ліку за ўсё выпадках пакінуць у напісанні толькі канчаткі «а», «я».

Таксама, мне здаецца, патрэбна адмовіцца ад правапісу назоўнікаў у множным ліку назоўнага склону пасля лічбнікаў «два», «тры», «чатыры» і ўвесці пасля гэтых лічбнікаў форму роднага склону адзіночнага ліку, як і ў рускай мове. У гэтым выпадку трэба было-б пісаць: «два чалавек», «тры студэнта» і інш.

Зусім неадарэчна з'яўляецца правапіс «ы» — «і» суфіксальных пасля «а» і «я» ў словах ішпамоўнага паходжання. Паводле граматыкі Шахалі і Жырквіча патрэбна пісаць «камандзіра», «камандзіраў». Без канкрэтнага ўказання, як трэба пісаць у даным выпадку, наўрад ці можна дабіцца граматычнасці вучняў на гэтым пункту правапісу.

У правапісе складаных слоў патрэбна адмовіцца ад прыпынкі напіскаў і скарочанасці ці не скарочанасці другой часткі складанага слова. Больш ясным і правільным было-б увядзенне ў правапіс складаных слоў злучальных галосных «о» і «ё».

М. Н. КАРПАЧОУ,
выкладчык беларускай мовы Рагачоўскага педучылішча.

УСЁ ШКОДНАЕ ПАВІННА БЫЦЬ ВЫКІНУТА

Ворагі народа рознымі спосабамі стараюцца заблытаць беларускую мову, імкнучыся наблізіць яе да мовы адной з капіталістычных дзяржаў, якой яны абіялі аддаць у валоданне нашу вытэчную сацыялістычную Беларусь—фартост вялікага Савецкага Саюза на рубіжы з капіталістычным Захадам.

З мэтай алаваць БССР ад Савецкага Саюза заклікаюць ворагі народа, пад выглядам «навуковай» апрацоўкі беларускай мовы, імкнучыся прывіваць яд шавінізма. Пад гэтым-жа выглядам яны імкнучыся скажыць сутнасць рэвалюцыйных слоў і т. д.

Але гэта не ўдалося агідным ворагам! Не быццам іх марам! На гэтым

яны пралічылі! Савецкай Беларусі ніколі не быць валоўняй капіталістычных краін, вастрыўшых на яе свае фашысцкія кілі.

Беларускі народ пад кіраўніцтвам партыі Леніна—Сталіна выкарыстае ўсе і ўсякія астаткі шкодніцтва ворагаў народа. Будзе перагледжана беларускі правапіс, будуць унесены ў яго змены, адназначна высокая беларуская культура. Усё шкоднае, унесенае бруднымі рукамі ворагаў народа, павінна быць выкінута.

БАБЫР Р. Ф.,
чырвоначырвоўца Н-скай вайсковай пярэнячкі часці.

МАРУДЗЯЦЬ СА СЦЯГВАННЕМ ХУТАРОЎ

У Расонскім раёне павінна быць сцягнута ў калгасыя цэнтры 1.540 хутароў. Калгаснікі на гэты мэрарыёмства ідуць з вялікай ахвотай. 1.201 калгасная гаспадарка павала ўжо звылі, каб і будучы перавезці ў калгасныя цэнтры. Дзяржава адпусціла калгаснікам 586.250 рублёў крэдыту, адпусціла таксама 18.905 кубаметраў лесу, цыкі і іншыя будаўнічыя матэрыялы. Аднак, сцягванне хутароў у Расонскім раёне праходзіць вельмі марудна. На 1-е ліпеня сцягнута толькі 99 хутароў і 381 хутар знаходзіцца ў стады перавозкі.

Там, дзе кіраўнікі сельсавецкаў і калгасаў зрадумені вялікую палітычную важнасць гэтага мэрарыёмства, б'ець добрыя вынікі. У калгасе «Стыханнавец», Кляшчынскага сельсавета (старшыня Жукаў), у гэтым годзе патрэбна было перавезці ў калгасыя цэнтры 14 хутароў, перавезена-ж ужо 17 хутароў.

А. ГРЫНЬЛАТ.

ЗАЦЯГНУЛІ РАМОНТ

Больш месяца таму назад у соўтасе «Вішня» (Суражскі раён) прыступілі да рамонта ўборачных машын. Аднак рамонт відзача неарганізавана. Дырэктар соўтаса тав. Чышэйка проста самаўхіліўся ад кіраўніцтва рамонтам.

Соўтас прыступіў да касы. І зараз вынілае, што ў соўтасе сираўна толькі адна касілка. 5 касілак не адрамантаваны. Таму частку сенажаці

прыходзіцца ўбраць уручную. Але-ж і да гэтай работы ў соўтасе нехапае лесу.

Да жыва соўтасе таксама не падрыхтаваўся. Да гэтага часу не адрамантавана ні адна жніўра; неспраўна аўтамашыны.

У дзяржкі соўтаса няма большэвіцкай трыўгоў за падрыхтоўку да ўборкі ўраджаю.

І. АСТАШЭНКА.

ЛЕТНЯЯ ДЗІЦЯЧЫЯ ПАНОСЫ І БАРАЦЬБА З ІМІ

Адною з асаблівасцей дзіцячага арганізма з'яўляецца няўстойлівасць у дачыненні да шкодных зноўнаўраўнаў. Таму дзеці хварэюць часцей за дарослых і цяжэй пераносяць захворванні, асабліва інфекцыйныя. Для захавання жыцця і здароўя дзіцей патрэбна стварэнне для іх правільнага рэжыма і гігіенічных умоў.

Вострыя расстройствы страваварэння, асноўнымі прызнакамі якіх з'яўляюцца рвота, панос і развіццё сардэчнай слабасці, вылікаюцца або патраўнаўнаў у кармленні дзіцяці, або заражэннем яго мікробамі.

Вялікая колькасць няправільна прыгатаванай стравы, маючай многа тлушчу; страва, не адпавядаючая ўзросту дзіцяці; панасаваная або нячыстая прыгатаваная страва—вось што вельмі часта служыць прычынаю рвоты і паноса. Доўгае галаданне дзіцяці таксама стварае ўмовы для захворвання дыспенсіяй. Цяжкі панос у дзіцяці раняга ўзросту часта вылікаецца таксама вельмі хуткім аднаўненнем ад грудзей і пераходам на штучнае ўскармленне.

Дзіця не ў сілах пераварыць прапанаваную яму страву. Неперавараная (або панасаваная) страва вылікае ў дзіцяці раздражненне слязістай абалонкі страўніка і кішкі, якое ўзмацняецца яшчэ тым, што неарпаўнаўнаў страва, затрымліваючыся ў верхніх частках кішкі, пачынае разлагацца пад дзеяннем мікробаў, што знаходзіцца ў кішчаніку. Прадукты разлагання стравы мікробамі — не тыя, што атрымліваюцца пры нармальным страваварэнні; сярэд і многа ядлівых вышчэўаў, якія атручваюць арганізм і вылікаюць раздражненне страўніка і кішкі. Вынікам гэтага з'яўляюцца рвота і часты радкі стул з астаткамі непераваранай стравы і вялікай колькасцю нярэдка дурна пахнучых газаў. Дзіця пактуе ад боляў у жываце, робіцца неспакойным, капрызным, тра-

ічны хварэюць часцей і цяжэй, чым дзеці, якіх кормяць мацярынскім малаком.

Ускажа неадоўга да захворвання дыспенсіяй перапасанае вострае захворванне (грып, кох, запаленне сярдэчнага вуха, нарху на скуры і т. д. і нарэшце, лёгкая дыспенсія) таксама стварае ў арганізм спрыяльныя ўмовы для ператварэння звычайнай дыспенсіі ў цяжкую, таксічную. Дзеці з хранічнымі хваробамі: туберкулёзам, няправільным абменам матэрыяў (дыятеза), хранічным уладкам харчавання, таксама могуць часцей за іншых хварэць таксічнай дыспенсіяй.

Б'ець яшчэ і зноўнаўраўнаў, павышаючы хімічнасць арганізма дзіцяці да таксічнай формы дыспенсіі. З гэтых зноўнаўраўнаў у момант першага месцы трэба паставіць перагарванне дзіцяці.

Дзіця раняга ўзросту дрэнна рэагуе на змены зноўнаўраўнаў тэмпературы. Больш ці менш доўгае прабыванне дзіцяці на сонцы ці ў гарачым душным памяшканні робіць вельмі шкодным уплыву на арганізм.

Апрача дыспенсіі ёсць яшчэ адна форма летніх дзіцячых паносаў, — мы маем на ўвазе так званую дыянтэрыю, на якую хварэюць і дарослыя.

Дыянтэрыя бывае круглым год, але летні час асабліва спрыяе яе развіццю і папярэнню. Пачатак гэтай хваробы — часта бурны, з высокай тэмпературай, рвотай, цяжкім агульным станам. К кашу сутак, пасля некалькіх выдзяленняў дурна пахнучых опражненняў, стул набывае характарны від слязістага з прымешкай крыві і выдзяленням надзвычай часта. У наступныя дні частата стула павялічваецца, даходзіць да 30—50 і больш у суткі. Кожнае выдзяленне суправаджаецца пакутлівым жыльненнем, на тужаннем, нярэдка задні праход рвоты і з яго паказавецца чырво-

нае, пакрытае слязізу ўнутраная абалонка кішкі. Агульны стан хворага горшчыцца, ён худее, развіваецца бледнасць, сардэчная слабасць.

Чым менш дзіця, тым цяжэй яго пераносяць дыянтэрыю. Бываюць, вядома, і лёгкія выпадкі захворвання, — частата опражненняў не вялікая, крыві ў іх мала або нават зусім няма. У такім выпадку захворванне заканчваецца ў 5—6 дзён, тады як формы сярэдняга цяжкага патрабуюць 10—15 дзён для свайго сканчэння, а цяжкія формы — значна больш. Рэзультатам дыянтэрыі часам надоўга застаецца паніжанае харчаванне, малакроўе, схіласць арганізма да паносаў.

Дыянтэрыя — вельмі заразнае захворванне, яна распаўсюджваецца хутка, асабліва сярэд дзіцяці. Мікробы, якія вылікаюць гэтае захворванне, перадаюцца, перш за ўсё, з заражанай ілі стравы (асабліва — нячыстымі фруктамі, гароднінай). Мікробы распаўсюджваюцца таксама праз нячыстую, нячыстую перад ядой, рукі. Вельмі часта мікробы дыянтэрыі прыносяць на сваіх лапках мухі, пасядаючы на аражаныя месца — брудныя пад'ялкі, у смеццевых ямах, уборных і т. д.

Таксічная дыспенсія і дыянтэрыя, з якіх першая паражае галоўным чынам дзіцяці раняга ўзросту, а другая — дзіця і старэйшых дзіцяці, з'яўляюцца адною з галоўных прычын высокай смертнасці дзіцяці. Таму мы ўсе — урачы і бацькі — павінны сканцэнтравань увагу на барацьбе з летнімі паносамі і на мерах, заспаганяючых дзіцяці ад захворвання паносамі. Кожнае маці павінна правільна карміць дзіця і захоўваць строгі гігіенічны догляд яго. Каб не рабіць фатальных памылак, маці павінна акуртанна наведваць кансультацыю і дакладна выконваць парады ўрача. У летні час нельга адлучаць дзіця ад грудзей, нельга ўводзіць новай стравы, асабліва тлушчэй, трэба чакаць пашы дзіця задоў і штодня рабіць ванны або а-

ліванні вадою 30°, не трымаць дзіцяці падоўгу на сонцы, не рабіць сонечных ваннаў дзіцяці да года, пагэдня ваюны ў памяшканні адкрытымі круглыя сукні, не хуталі дзіця, не накрываць ватнымі коўдрамі, — гэтыя простыя, але абавязковыя правілы павінны быць знаямы кожнай мацяры, кожнаму бацьку. Пры з'яўленні першых прызнакаў захворвання дзіцяці трэба яго паказаць урачу, ва ўсім выпадку не пазней 24 гадзін.

Маці павінна старацца даведнацца больш аб арганізме дзіцяці і аб доглядзе яго, яна павінна чытаць адпаведныя кніж

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

ФРОНТ ЛЕВАНТА

Па афіцыйнай аўдыцы іспанскага міністэрства абароны ад 4 ліпеня, на фронце Леванта прадаўжаюцца ўпарта і напружана баі. На захаднім участку фронту фашысцкім часіям італя-германскіх інтэрвентаў удалося панаваць влічкіх страт крыху прасунуць свае перадавыя лініі ў Кастралью.

Барцьба была таксама надзвычай жорсткай на ўсходнім сектары фронту. Рэспубліканскія войскі стойка і энергічна адбіваюць тут напіск ворага, пераходзячы ў контратакі на яго пазіцыі.

На астатніх франтах становішча без перамен.

Раніцою 4 ліпеня пяць італьянскіх бомбардыроўшчыкаў тыпа «Савойя-81» зрабілі налёты на маленькую вёску Гара, размешчаную каля Барселона. Фашысцкія самалёты скінулі 25 бомб влічкіх магутнасці. У вёсцы разбурана некалькі сялянскіх дамоў і рыбацкіх хат, забіта 23 і ранена каля 40 чалавек.

У той-жа дзень раніцою 9 італьянскіх штурмавых бомбардыроўшчыкаў «Савойя» скінулі 50 разбуўных і 40 запальваючых бомб у раёне Аліканта.

ІСПАНСКАЯ АРМІЯ ГЕРАІЧНА АБАРАНЯЕ РОДНУЮ ЗЯМЛЮ

ПАРЫЖ, 5 ліпеня. (БЕЛТА). Мадрыдскі карэспандант агенства Эспань перадае адна генерала Міха на пытанні журналістаў адносна перахода становішча на фронце Леванта.

— На фронце Леванта, — сказаў генерал Міха, — адбіваюцца жорсткія баі. Інтэрвенты і мясціны маюць вельмі сур'ёзныя сродкі ваеннай тэхнікі. Напіск іх вельмі моцны. Аднак, намы салдаты абараняюць пільна за пядзю сваю тэрыторыю, і працоўнае мясцінаў

з'яўляюцца вельмі марудным. Праціўнік карэспандант Эспань перадае наступлення, на службу якому ён паставіў усе свае сілы, заважаюць фронт Леванта ў 15 дзён. Вось ужо два месяцы, як пяцігодня наступленне, і вядома, што невялікія перавагі, якіх праціўнік дабіўся, каптавалі яму вельмі значны супраціўлення і яны адстойваюць тэрыторыю з ні з чым непараўнальным гераямам.

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ ў КІТАІ

у Цэнтральным Кітаі

У разгарнуўшыся баіх у раёне Пінчэ (на поўдзень ад Матана) кітайскія войскі рэдам паспяхоўных контр-удараў нанеслі японцам сур'ёзныя паражэнні. Камандныя вышні, якія павялічыліся шматразовам атакам з боку японскіх войск, паранейшаму знаходзяцца ў руках кітайцаў. Працоўнае японскіх часцей на поўдзень таксама спынена. За адзін дзень баёў у раёне Пінчэ японцы страцілі больш 400 чалавек забітымі. Па дакументах, знойдзеных у забітага японскага афіцэра, устаноўлена, што ў раёне Матан дзейнічае адна змошана брыгада японскіх войск. Сярод влічкіх колькасці трафеў, вахчаных у японцаў, ёсць некалькі самалётных бомб.

Многія бомбардыроўшчы быў падвергнут горад Хукоу (паўночная частка правінцы Цзянсі). На горад было скінута звыш 20 бомб. Кітайскія самалёты зноў бомбардыравалі японскія ваенныя караблі на раў Янцзы. Бомбардыроўшчы падвергілі таксама скаплены японскіх войск у раёне ракі.

у Паўночным Кітаі

4 ліпеня японцы зрабілі павертаны

ГЕРАІЧНЫЯ ПОДВІГІ КІТАЙСКАЯ Авіяцыі

ШАНХАЙ, 5 ліпеня. (БЕЛТА). Згодна паведамлення газеты «Домейн-бэа» за апошня дзень дзён кітайская авіяцыя зрабіла рад бліскучых налётаў на скаплены японскіх ваенных суднаў на раў Янцзы. У рэзультат бомбардыровак патоплена 12 японскіх ваенных караблёў і 40 катэраў. Сур'ёзна пашкоджаны 23 японскіх ваенных караблі. За гэты-ж час кітайская авіяцыя збіла 23 японскія самалёты.

У паўднёва-заходняй частцы правінцы Шаньсі кітайскія войскі выбілі японцаў з Аньі і Юньчэна. Рэшткі японскіх войск у бяспарадку адступілі на поўнач уздоўж Датун-Лучжоўскай чыгункі. У гэтым раёне кітайскія захавалі ў японцаў влічкіх колькасць ваеннага снаражэння.


НОВАЯ ГАСЦІНІЦА МЕНСКА

У Менску на рагу вуліц Валадарскага і Кірава ўзвешаюцца новы 6-павярховы будынак. Стройны, прасторны з шырокім паўкруглым пад'ездам, калонай, радымі балконачкаў, ён упрыгожвае сабой усё раён. Гэта новая гасцініца, якая ў бліжэйшы час зладзіць у эксплуатацыю. Першымі жыхарамі ў ёй будуць дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР — удзельнікі першай сесіі Вярхоўнага Савета.

Унутры будынка ідуць апошнія апрацоўчыя работы. Адзін за адным заканчваюцца пакой, гасцініцы, дапаможныя памяшканні: кабінеты адміністрацыі, гардэробная, піруньня з трох пакоў, рэстаран вышынёй ў два павер'я і кафе «Лета». Рэстаран — гэты вялікая, залітая святлом зала. Пасярод заліне ад столі да падлогі спускаюцца светлааранжавыя калоны, апрацаваныя штучным мрамарам. Адсюль выхад у кафе «Лета», прадстаўляючае прасторную веранду, выходзячую на вуліцу імя Кірава. Перад кафе будуць разбіты кумбы з вяткак, сярэд якіх струменямі будзе б'ць фантан.

...Па шырокай лесніцы падымемся на другі павер'я. Тут пачынаюцца нумары. Яны размешчаны на другім, трыцім, чвартым і пятым павер'ях. 150 нумароў мае гасцініца, кожны нумар будзе інакш афарбаваны.

Зойдзем у адзін з вясёлы нумароў ляска гасцініцы. З маленькай параднай падаеце ў гасціню — пакой, злуча-



Вид на новую гасцініцу Менска.

Фото С. Грына.

У КОКТЭБЕЛЬ НА СПАБОРНІЦТВЫ

Юныя авіямадэльцы БССР прымуць удзел у надзвычайных у Коктэбелі (Крым) усеаюзных спаборніцтвах лятых мадэляў. Гэтыя спаборніцтвы пачнуцца 6 жніўня і прывячваюцца 20-гадзю Лёнінскага комсамола.

Да 200 лепшых авіямадэльцаў Саюза прывячваюць з сабой у Коктэбель звыш 350 розных лятых мадэляў. У спаборніцтвах будуць удзельнічаць 11 аб'ектных авіямадэльных каманд Саюза.

24 ліпеня ў Мядзевежына пад Менскам арганізуюцца ўсебеларускія спаборніцтвы авіямадэльцаў з удзелам 160-200 чалавек. Упершыню будуць дэманстраваны лятых мадэлі з бензінавымі матарычымі канструктыўнымі лятых мадэляў школ — Кахнека, Клеўко, Дабіна і інш. Каманда, паказаўшы лепшыя рэзультаты, будзе паслана на спаборніцтва ў Коктэбель.

139 НОВЫХ ФАСАНАЎ

Віцебская швейная фабрыка «Сняг індустрыялізацыі», менская швейная фабрыка «Кастрычнік», магільска-швейная фабрыка імя Валадарскага і іншыя прыступілі да выпуску асене-зімовага асартымента вопраткі. Фабрыка «Сняг індустрыялізацыі» выпускае ў другім паўгоддзі 1938 г. 18 новых фасонаў рознай вопраткі.

Усяго ў другім паўгоддзі 1938 г. швейнай фабрыкі нашай рэспублікі асочыць 139 новых фасонаў.

Н. ГАРНЫ.

САМААДДАНАСЦЬ І ГЕРОЙСТВА

...У адзін з пушчынных сонечных майскіх дзён у вёсцы Макаўчыны, Менскага раёна, загарэўся хлэў. Дамы тут пакрыты салямай і знаходзіліся блізка адзін ад аднаго. Польша агню вельмі хутка перакінулася на іншыя дамы.

Баць дзяржніскай гарадской пажарнай аховы тав. П. Ф. Кот, знаходзячыся на сваім дзяжурстве, выехаў разам з часціца для тушэння пажару. Прыбывшы на месца пажару, тав. Кот заўважыў, што польша перакінулася і на яго дом.

Аднак тав. Кот не пакінуў свой пост і прадаўжаў тушыць пажар, не звяртаючы ўвагі на ахоплены полымем свой дом.

Тав. Кот з'яўляецца прыкладным байцом дзяржніскай гарадской пажарнай аховы. Прытучы з 1935 года, ён неаднаразова атрымаваў паляны і прэміі. Загадам няроўнага камісара ўнутраных спраў БССР маёра дзяржніскай безапаснасці тав. Наседкіна за ўзорнае выкананне доўгу тав. Коту абвешчана паляна, выдана грашовая прэмія ў суме 500 рублёў, адпущан лес для пабудовы новага дома.

Не менш характэрны і другі геройскі ўчынак, праўдзены школьнікам. Гэта адарыўся ў Вагушэўскім раёне. Па неўстаноўленых пакуль прычынах

загарэўся будынак сельпо. Па другі бок магазіна, па шасейнай дарозе, размешчаны крыты салямай будынак школы. Тут у гэты час адбылася іспыт. Заўважыўшы ўспыхнуўшае польша, якое ахапіла сельпо, група вучняў гэтай школы — Павел Бабоў, Рогор Максімаў, Мана Селяшова, Давід Сокалаў і Аляксандр Катрыс — маладзкія кінуліся да месца пажару ратаваць тавары, якія знаходзіліся ў памяшканні магазіна. Прая некаторы час да месца пажару прыбыла пажарная часць, якая, пры актыўнай дапамозе гэтай групы вучняў, выратавала розных тавараў на суму 8.000 рублёў.

Але польша ўсё ўзрастала і перакінулася на іншыя пабудовы. Заўважыўшы, што полымем таксама ахоплены дах і школы, школьнікі адразу-ж кінуліся і пачалі вырываць гарэўшы саляму і тушыць дах. Патушыўшы адзін край даху, яны перакінуліся на другі, упарта змагаючыся з агнём. І каля іх апаратка намохла ад вады, якой яны тавалі дах, школьнікі кінуліся тушыць агонь сваёй мохрай вопраткай. Селяшова і Катрыс атрымалі абалы рук.

Сваім гераячным учынкам школьнікі дапамаглі адстаяць ад польшы сваю школу.

І. МІН.

НАПЯРЭДАДНІ ў СЕНАРОДНАГА СВЯТА

Працоўныя БССР радасна сустрэлі звыш 18-годдзе вызвалення Беларусі ад беларускіх акупантаў. Рабочыя і калгаснікі адзначаюць гату дату новымі вытворчымі пераамагамі. На прапрыметвах і ў калгасах праводзяцца гурткі аб гераячнай барацьбе беларускага народа і Чырвонай Арміі з беларускімі.

У дні ўсенароднага свята гурткі мастацкай самадзейнасці клубы сталіцы БССР выступілі на ўрачыстых вечарах перад рабочымі, служачымі, інжынерна-тэхнічнымі работнікамі, Новай праграмы з беларускіх народных песень і танцаў рыхтуюць гурткі мастацкай самадзейнасці клубы імя Сталіна. Такія ж урачыстыя вечары з выступленнямі гуртковай мастацкай самадзейнасці, дэ-

манстрацыйна-кінофильмаў аббудуцца ў гомельскім чыгуначным клубе імя Сталіна.

У далейшых раёнах і калгасах таксама ідзе дзейная працоўная да радаснага свята беларускага народа. Калгасны мастацкай самадзейнасці Хойніцкай МТС, райаддзела сувая і інш. будуць выступаць з беларускімі народнымі песнямі і танцамі, паказуюць сваё мастацтва перад калгаснікамі.

Набліжэнне свята адзначаюцца па рэспубліцы адкрыццям раду культурна-бытвых устаноў. У Петрыкаве, напрыклад, днёмі скончана будаўніцтва новых каменны будынак хлебавяжарні. Заванчваюцца будаўніцтва вялікага будынака дзіцячых ясляў і дзіцячага сада.

ЭСТАФЕТА ў ГОНАР 11 ЛІПЕНЯ

Спартыўныя арганізацыі Магілёва рыхтуюць фізкультурную эстафету, прысвечаную XVIII гадавіне вызвалення Беларусі ад беларускіх акупантаў. У эстафете прымуць удзел каманды ўсіх спартыўных таварыстваў, а таксама каманды навучальных устаноў і Дома Чырвонай Арміі — усяго каля 400 чалавек. У праграме — веласіпед, грэбля, плаванне, бег бег процівагаза і ў процівагазе і т. д.

ЛЁГКААТЛЕТЫЧНЫЯ СПАБОРНІЦТВЫ

Сёння на Усебеларускіх сталіцы ў Менску пачынаюцца лёгкаатлетычныя спаборніцтвы студэнтаў ВДУ і тэхнікумаў, прысвечаныя скапчэнню вучэбнага года. У спаборніцтвах прымуць удзел 280 лепшых лёгкаатлетаў Менска, Віцебска, Гомеля, Ваўраўска, Магілёва, Оршы, Рэчыцы і інш. У праграме — забегі на 100, 500, 1000 і 5000 метраў, прыжкі і інш.

ДЗЕННІК ІНСТРУКЦЫЙНЫ ДАКЛАД ДЛЯ ДАКЛАДЧЫКАў. АПАТАРАў І ПРАПАГАНДЫСТАў ГОРАДАў НА ТЭМУ «Аб 18-я гадавіне вызвалення Беларусі ад беларускіх акупантаў 11 ліпеня ў 8 гадзін вечару ў памяшканні Дома партызанаў (вялікая зала). Докладчы тав. Савіч. Вылеты атрымаць у райкомах КП(б)Б.

Нам. адназнага рэдактара І. М. АФЕНГЕЙМ.

УКРАЊНСКІ ДРАМАТЫЧНЫ ТЭАТР
РАДЮДРАМАТЫ
(памяшканне Белдзярждраматычнага тэатра)

6 ліпеня «ПРАВДА»
Пачатак у 9 г. 30 м. веч.
Блеты ў касе тэатра з 12-2 і з 8 гадзін вечару.

Кінотэатр «Чырвоная Зорка»
Ад 7 ліпеня новы гукавы мастацкі фільм
Камедыя на А. П. Чэхава

Чырвоная Зорка Сельскага Спалударчы Тэхнікум

Адбываецца ПРЫЁМ студэнтаў на 1 курс.

Тэрмін навування і год.

На 1 курсе тэхнікума прымаюцца асобы ва ўзросце ад 15 да 30 год, маючы падрыхтоўку не ніжэй НОШ (самігодзі).

Заваны аб залічэнні прымаюцца з 5 чэрвеня да 15 жніўня.

Да заваны патрэбна прыкласці: аўтабіяграфію, наведчанне аб скапчэнні НОШ (у арыгінале), даведку аб стане здароўя, даведку аб годзе нараджэння, дзве фотаздымкі (без галаўнога збору) з уласнарукнымі пазісам, асабедчым дзяржаўнай устаноўкай, і паштовых марак на 40 кап. для аднаду.

Паступаючыя ў тэхнікум павяражаюцца фотытам (у аб'ёме НОШ) па матэматыцы, фізіцы, беларускай і рускай мовах і літаратуры, фізічнай геаграфіі і Канстытуцыі ССР. Асобы, скончыўшыя ў 1938 г. НОШ з выдатнымі адзнакамі па вышчаперадніх прадметах прымаюцца ў тэхнікум без іспытаў.

Прывітанне іспытны з 19 па 25 жніўня. Пачатак заняткаў 1 верасня.

Пры тэхнікуме ёсць бібліятэка, сталова, гукавая кіно, вучэбная гаспадарка (б. саўласна «Чырвоны Верас»).

Студэнтскія — у залежнасці ад курса і паспяховасці — ад 37 да 90 руб. ў месце.

Тэхнікум пры стаянці Чырвонай Зорка Беларускай чыгункі.

Заваны з дакументамі накіроўваць на імя дзяржаўнага тэхнікума па адрасу: па Чырвоную Зорка Жлобінскага раёна, БССР, тэхнікум агра-механічным сельскай гаспадаркі.

ДЫРЭКЦЫЯ.

БАЗА МЕДИСТРУМЕНТАР БЕЛАПТЭКАУПРАВЛЕННЯ
(г. МЕНСК, СОВЕТСКАЯ, 87)

мае ў вялікім выбары

ІНСТРУМЕНТЫ:
ХІРУРГІЧНЫЯ, ВОЧНЫЯ, ГІНЕКАЛАГІЧНЫЯ І ЗУБАУРАЧЫБНЫЯ.

АПАРАТЫ ВАБРОВА, ІНГАЛЯТАРЫ, ПІВІТЫ РОЗНЫЯ, СКАЛЬПЕЛІ, ШПРЫЦЫ ЛЮЭРА.

КАТЭРТЫ ЭЛАСТЫЧНЫЯ, БУЖЫ ЭЛАСТЫЧНЫЯ, ПАЛЬЧАТКІ ПРАСІВАННЫЯ І РАД ДРОБНАГА ІНСТРУМЕНТАРІЯ.

Такоама АВСТАЛІВАННЕ:

КРЭСЛЫ ЗУБАУРАЧЫБНЫЯ, КРЭСЛЫ ЯНЕНА-ВУШНЫЯ, КРЭСЛЫ ВЕРГАНЕ, ДЫЯТЭРМІЯ КАТОДНАЯ, ДЫЯТЭРМІЯ КАРТОКАВАННЯ (КВ), ДЫЯТЭРМІЯ кірруг, партывагі ІЗНАЧЫННЕ.

ПРЫ БАЗЕ ЕЩЕ МАСТЭРНЯ ПА РАМОНТУ ІНСТРУМЕНТАР, УСТАНОВКІ І МАНТАЖУ РЭНТГЕНА-ФІЗИЧНА-РАПЕРТЫЧНА АПАРАТУРЫ.

У памяшканні Дзяржаўнага афрэйскага тэатра (гал. 24-123), ГАСТРОЛІ ДЗЯРЖАўНАГА РУСКАГА ДРАМАТЫЧНАГА ТЭАТРА БССР

6, 7, 8 і 9 ліпеня «ТРОПА ПІННОНА» п'еса ў 3 дзень.

Блеты ў касе тэатра з 12-2 і з 8 да 9 г. вечару.

Пачатак роўня ў 8 г. 30 м. веч.

МЯДЗВЕДЗЬ

У галоўных ролях: Засл. арт. рэспубл. М. ЖАРАУ, АНДРОЎСКАЯ І. МАР. арт. рэспубл. ПЕАДЗОР.

На лятняй эстрадзе — Актывістаў К. НІЦЫНЫ НОВАЯ ПРАГРАМА. ДЖАЗ ад маст. кіраўн. Н. Іондэна. Штодзённа 4 сесіі: Касе 1 г. дз.

РАГАТОўСКАЯ ПРОФТАХНІКА МЕНЕЛЬНІЧКАў

Адбываецца асenni ПРЫЁМ на 1938/39 вучэбны год.

Школа рыхтуе кваліфікаваных СТАЛІАРОў-МЕ-ВЭЛЬНІЧКАў. Тэрмін навування 2 год.

У школу прымаюцца асобы, скончыўшыя 8-7 класаў п'яноўнай сярэдняй школы. Узрост — ад 15 да 18 год.

Прымаючыя іспытны — з 20 па 25 жніўня — будуць прымаюцца па рукамі і беларускай мовах і арыгінальна.

Да заваны трэба прыкласці: наведчанне аб адукацыі, метрычны вышні, даведку аб здароўі, паштовых марак на 40 кап. для аднаду.

Прымаючыя ў школу абавязваюцца стыміць і прымеры ад 48 да 112 руб. і історыям. Пры чылове ёсць сталова.

Заваны прымаюцца да 30 жніўня па адрасу: г. Рагачоў, Цыммерманскага вул., д. 26, профтахніко-ле.

ДЫРЭКЦЫЯ.

На паставе пастааовы СНК БССР ад 9/IV-38 г. № 966 і пастааовым праўдзіама Беларускага ад 27/VI-38 г. № 28.

МЕНСКІ СКУРПРОСАЮЗ

з 1 ліпеня г. г.

РЭАРГАНІЗУЕЦЦА ў Менскі абласны Скурпромаюз — «АБСКУРПРОСАЮЗ».

Асобы і Установы, якія маюць пратэстані, павіны прад'явіць іх да 30 ліпеня 1938 г. у Оргбюро Менскага Абскурпромаюза па адрасу: г. Менск, Ленінскага, 2.

Пасля ўказанага тэрміну ніякіх пратэстані да Менскага абскурпромаюза прымацца не будуць.

ПРАЭДЫУМ МЕНСКАГА СКУРПРОСАЮЗА.

ДЗЯРЖЫЦЫРК
(Парк імя Горькага)
Тэл. 22-723.

Сёння, 6 ліпеня

ДЗЕННАЕ І ВІЧЭРНЯЕ ПРАДСТАўЛЕННІ

Прымае ўдзел усё трупы. Пачатак дзённага прадстаўлення ў 3 г. дз. вичэрняга — у 9 г. веч. Каса адкрывае з 10 г. раніцы.

Кінотэатр «Чырвоная Зорка»
Дзяццатэатр ГОРКАў

Кінотэатр «Інтэрнацыяналь»
ГЛЫБОКІ РАЎД

Кіно «Спартак»
ГУДЬІЯ І КАХАННЕ

Дзвачы кінотэатр

1. ПЕДРО.
2. ІНОСТРАНКА.

Кінотэатр «Нарын дзвч ПЕДРО

ЛІКВІДУЕЦЦА

Пратэстані прымаюцца да 29 ліпеня 1938 г.

Пасля ўказанага тэрміну ніякіх пратэстані прымацца не будуць.

Адрас лідэраў: Менск, Інтэрнацыянальная, 21.

ЛІКВІДКОМ.

Патрэбны РАБОТНЫКІ ПАЖАРНА-ВАРТАВЫ АХОВЫ.
Звартацца: вул. Калініна, 5, Гартон.

ЛУЖАНСЬКІ СЕЛЬСКАГА СПАЛУДЧЫ ПАЛІ-ВОДЧЫ ТЭХНІКУМ

Адбываецца НАБОР студэнтаў на 1938/39 вучэбны год.

Тэхнікум рыхтуе АГРАНОМАў-ПАЛІВОДАў сярэдняй кваліфікацыі.

У тэхнікум прымаюцца асобы ва ўзросце ад 15 да 30 год, з адукацыяй за п'яноўнаю сярэдняю школу (з асабедчым сярэдняй школай).

Паступаючыя асобны іспытны па наступных дысцыплінах: Беларускай і рускай мовах і літаратуры, паліграфіі, матэматыцы, фізіцы і фізічнай геаграфіі ў аб'ёме праграмы НОШ.

Асобы, якія скончылі НОШ і маюць адзнакі «выдатна» па ўрачыках вышэй прадметах, прымаюцца ў тэхнікум без іспытаў. Іспытны — з 15 па 25 жніўня.

Заваны прымаюцца да 10 жніўня. Да заваны аб паступаючы трэба прыкласці наступныя дакумента (у арыгінале): аб адукацыі, метрыку, аўтабіяграфію, даведку аб здароўі, даве асабедчым фотаздымкамі і паштовых марак на 40 кап. Пры іспытны на іспытны неабходна мець пашпарт.

Усе прывітанне ў тэхнікум абавязваюцца інтэрнацыяналь, сталовай і стыміць і (па паспяховасці). Ёсць лаяна і пральня.

Пачатак заняткаў 1 верасня 1938 г.

Заваны накіроўваць: г. Віцебск, Лужанскага с. т. тэхнікум.

ДЫРЭКЦЫЯ.